

Алега Мацкевіча,

ЗАЯВА
(запыт)

Я даведаўся, што ў Беларусі рэалізуецца праграма мадэрнізацыі сыстэмаў кантролю і ўліку электраспажывання з устаноўкаю АСКУЭ.

У шмат якіх гарадах Беларусі, у тым ліку і ў г.Барысаве, Жодзіне ..., працэс замены існуючых індукцыйных прыбораў пакватэрнага ўліку электраспажывання для бытавых спажыўцоў у існуючых шматкватэрных жылых дамах (ШЖД) адбываецца практычна незаўважна, бясплатна для жыхароў, у працоўным парадку ў межах абслугоўвання электра-лічальнікаў.

Адным - замяняюць электралічальнікі на новыя, электронныя, без аніякіх капрамонтаў у доме, другім – падчас капрамонта (замены) інжынэрных сетак, трэцім – пасля падобных рамонтаў. Але нідзе ў нашым горадзе я не заўважаю, каб ад жыхароў прыватызаваных кватэраў альбо наймальнікаў камунальнага жыллёвага фонду ў складзе ШЖД патрабавалі аплаціць кошт новых прыбораў і іхную ўсталёўку.

Заўважаю, што ў іншых гарадах, такія канфлікты часам здараюцца, напрыклад – у Гомелі. Спажыўцам бытавых паслугаў у старых ШЖД тут выстаўляюцца абавязковыя для падпісання дамовы з аплатай за замену індукцыйных лічальнікаў на новыя электронныя з спасылкаю на п.2 арт 97 ЖК Беларусі, што выклікае шматлікія канфлікты й праблемы.

У сувязі з наяўнай станоўчай практыкай нашага гораду і працай службаў «Энэргазбыту» у межах рэалізацыі дадзенай дзяржпраграмы па стварэнні АСКУЭ згодна адпаведнай Пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 847 ад 2005 году, а таксама ўлічваючы існаванне выпадкаў у іншых гарадах Беларусі, дзе п.2 дадзенай Пастановы адносна крыніцаў фінансавання замены электралічальнікаў для бытавых абанэнтаў не выконваецца, бо трактуецца са скажэннямі

ПРАШУ ВАС:

1) даць яснае праўнае абгрунтаванне і канкрэтныя нормы заканадаўства (палажэнні і артыкулы Пастановаў, Правілаў электразабеспячэння, ЖК Беларусі інш.), якімі барысаўская арганізацыя «Энэргазбыту» пасьпяхова карыстаецца ў сваёй станоўчай практыцы пры выкананні дзяржпраграмы па стварэнні АСКУЭ і замене для гэтага індукцыйных электралічальнікаў на электронныя для розных катэгорыяў жыхароў ШЖД (уладальнікаў прыватызаваных кватэраў, наймальнікаў жылля) пры бытавым спажыванні імі электраэнергіі;

2) патлумачыць, якім спосабам ваша арганізацыя дзейнічае і якімі нормаў карыстаецца пры замене індукцыйных электралічальнікаў, якія знаходзяцца ў індывідуальнай уласнасці (у прыватных дамах альбо ў іншых ўласных жылых памяшканнях, у кватэрах);

3) патлумачыць ці адрозніваюцца і чым канкрэтна (калі гэта чымсьці істотна адрозніваецца) крыніцы фінансавання і працэдура замены індукцыйных электралічальнікаў на электронныя пры стварэнні АСКУЭ ў існуючых (напрыклад, пабудаваных да 1991 ці 2012 г.г.) ШЖД для бытавых абанэнтаў, іхных жыхароў (уладальнікаў прыватызаваных кватэраў і наймальнікаў сацыяльна-камунальнага (дзяржаўнага) жыллёвага фонду):

а) адносна «абязлічаных электралічальнікаў», якія заўсёды знаходзіліся на мэтралягічным абслугоўванні ў «Энэргазбыту», рамантаваліся ці замяняліся з абменнага фонду й г.д.,

б) адносна іншых катэгорыяў электралічальнікаў, па якіх «Энэргазбыт» таксама нясе адказнасць і заўсёды ажыццяўляў іхныя рамонтныя, замены, плянавае бясплатнае мэтралягічнае абслугоўванне па адпаведных тыповых дамовах з абанэнтамі?

17.06.2018

Алег Мацкевіч